

каў, якія выступалі ў якасці землеўпарадкаў, павялічылася за гэты ж час з 515 да 905. Плошча ўпарадкаваных імi зямель узрасла ў 1910 г. з 407995 па 728502 дзесяцін у 1913 г. [2].

Дзякуючы дзейнасці інстытута, сялянам стала вельмі лёгка дабрацца да свайго начальства. Участкі, якімі яны кіравалі, былі невялікімі і ў іх склад уваходзілі ад 3 да 5 валасцей. Не было неабходнасці раздумваць аб тым, да якой службовай асобы звяртацца па тым ці іншым пытаннях [3, с. 96]. Дзейнасць інстытута земскіх начальнікаў мела як станоўчыя, так і адмоўныя вынікі, якія патрабуюць далейшага вывучэння і абмеркавання ў айчынай гістарыяграфіі.

Літаратура

1. Высочайший рескрипт, данный на имя Министра Внутренних Дел, гофмейстера Высочайшего Двора Маклакова // Правительственный вестник. — 1914. — 12 (25) июля. — С. 2.
2. К 25-летию института земских начальников (Историческая справка) // Правительственный вестник. — 1914. — 12 (25) июля. — С. 3.
3. Новиков, А. И. Записки земского начальника / А. И. Новиков. — СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1899. — 240 с.
4. ПСЗРИ. — 3-е собр. — Т. 9. — СПб., 1891. — № 6196.

Калининградский фактор во внешней политике России

*Мацкевич М. Г., студ. II к. БГУ,
науч. рук. проф. Шадурский В. Г., д-р ист. наук*

В настоящее время главную роль в развитии обстановки в Калининградской области и вокруг нее играют не военно-стратегические, а экономические и социально-политические факторы.

Россия располагает крупными запасами сырья, прежде всего — топливно-энергетического, в котором нуждается ЕС. Уже сейчас ЕС получает из России около четверти потребляемых нефти и природного газа. Динамичный экономический рост экономики РФ в последние годы, становление «среднего класса» способствуют росту достаточно емкого потребительского рынка, представляющего интерес для производителей из зарубежной Европы. Низкая относительно ЕС заработная плата в сочетании с достаточно квалифицированной и грамотной рабочей силой создают условия для переноса в Россию трудоемких производств. Соединив свой потенциал с потенциалом России в так называемую Большую Европу, ЕС в состоянии усилить свои пошатнувшиеся позиции в экономической конкуренции с США, Восточной и Юго-Восточной Азией [3].

ЕС, в свою очередь, представляет интерес для РФ как рынок сбыта, источник капиталов, технологических и управленческих инноваций. Немаловажно и то, что Россия географически, исторически, культурно и ментально является частью Европы.

В конце 2003 г. в рамках программы Interreg ПШВ был дан старт международному проекту «Ворота Балтики» (Baltic Gateway), который объединяет 38 партнеров семи стран (Германия, Швеция, Дания, Польша, Латвия, Литва и Россия). Проект исходил из сложившейся ситуации, связанной с расширением ЕС и восстановлением интенсивных экономических связей в регионе Балтийского моря.

Сегодня взаимодействие России и ЕС определяется Программой сотрудничества ЕС-России (Тасис/ИЕСП). Программа направлена на осуществление основных экономических и социальных преобразований в Российской Федерации. В основу этого сотрудничества было положено сочетание опыта ЕС в сфере рыночной экономики и демократии с российской спецификой и знаниями.

Однако экономика Калининградской области в 2008–2009 гг. получила два серьезных удара. Первый был связан со стремлением России расширить свой рынок и войти в большие экономические объединения, т. е. с принятием решений о вступлении России в ВТО и созданием Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси. Принятые Российской Федерацией обязательства по приведению регулирования своей внешнеторговой деятельности в соответствие с принципами ВТО фактически отменяют «исключительность» региона и возможность дальнейшего существования в нем режима таможенных льгот [4].

Второй удар вызван мировым финансово-экономическим кризисом 2008–2009 гг., который отразился на экономике региона не менее, чем на экономике мира и России. Накопленные резервы и антикризисные меры, наравне с быстро выровнявшимися в краткосрочном периоде ценами на нефть, позволили Российской Федерации плавно пройти первую фазу кризиса в 2008–2009 гг. Вместе с тем — сокращение мировой экономики, потеря доверия к финансовым рынкам, неопределенность для инвестиций сказались и на экономике России и на экономике Калининградской области. Несмотря на некоторое восстановление в 2010–2011 гг. в долгосрочном периоде последствия мирового финансового кризиса будут определять основные тенденции в дальнейшем.

Оба этих фактора разрушают искусственно созданную в Калининградской области экономическую «теплицу» и заставляют заново включить в сферу своего внимания внешние контексты, их мониторинг и учет в действиях по развитию области. Корректировка стратегии требует внимания к положению Калининградской области как анклава, окруженного странами-

участницами ЕС и НАТО. В этой связи необходимо понимание внешнего контекста как залога успешного развития Калининграда, который на сегодняшний день в первую очередь состоит в многоплановом и взаимовыгодном сотрудничестве Российской Федерации и ЕС.

Литература

1. Regions in Central and Eastern Europe: past and present / ed. by Hayashi Tadayuki, Fukuda Hiroshi. — Sapporo : Slavic Research Center, Hokkaido University, 2007.

2. Волошенко К. Ю. Проблемы регионального развития Калининградской области в условиях вступления России в ВТО / К. Ю. Волошенко. — Вестник Калининградского государственного университета, 2004. — № 6.

3. Зверев Ю. М., Федоров Г. М. Поле взаимодействия России и Европейского Союза [электронный ресурс]. — Режим доступа: <<http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/geograph/2009/02/2009-02-17.pdf>>. — Дата доступа: 29.10.2012.

4. Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на средне- и долгосрочную перспективу [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <www.i-kaliningrad.ru/wp-content/uploads/2012/.../strategy-project.pdf>. — Дата доступа: 08.10.2012.

Архітэктурна-планіровачная структура Полацка ў XVI–XVII стагодзях

*Селядцова К. А., студ. V к. БДПУ,
наук. кір. Рацько А. Ф., канд. гіст. навук, дац.*

Горадабудаўніцтва і архітэктурна-планіровачная структура заўсёды з’яўляліся важнейшымі складачымі гістарычнага працэсу фарміравання асяроддзя жыхарства людзей. Гэтыя кампаненты матэрыяльнай культуры на розных гістарычных этапах залежалі ад пэўных фактараў: гаспадарчага ўкладу, інфраструктуры камунікацый, характару і шчыльнасці рассялення. Пазначаныя фактары ўплывалі на памеры і структуру, планіроўку і забудову гарадоў. Што датычыцца Полацка, то неабходна звярнуць увагу на тое, што ў другой палове XVII і першай палове XVIII ст. горад перажываў цяжкі перыяд свайго гістарычнага развіцця, выкліканы зацяжымі войнамі — Расіі з Рэччу Паспалітай, Паўночнай вайною. Таму значных радыкальных змен гарадской тапаграфіі не адзначаецца.

Разглядаючы планіровачна-кампазіцыйнае вырашэнне горада Полацка ў XVII ст., неабходна адзначыць, што яшчэ ў сярэдзіне XVI ст. Полацк па-ранейшаму складаўся з Верхняга замка (адміністрацыйны і культурны цэнтр), Ніжняга (Стралецкага) замка, Вялікага і Запалоцкага пасадаў [1, с. 28–29]. Наконт левабярэжных пасадаў існуюць розныя меркаванні.